



ЕЎРАПЕЙСКИ САЮЗ І БЕЛАРУСЬ РАЗАМ ДЛЯ НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ



Ахова, захаванне і паляпшэнне навакольнага асяроддзя маюць вельмі важнае значэнне для цяперашняга і будучых пакаленняў. Беларусь, як і іншыя краіны ў рэгіёне, сутыкаецца са складанымі выклікамі – забруджванне паветра, бяспечнае водазабеспячэнне, устойлівае кіраванне адходамі. ЕС працуе разам з Беларуссю, каб пераадолець праблему змянення клімату і забяспечыць больш высокую якасць жыцця для грамадзян Беларусі праз распрацоўку лепшай экалагічнай палітыкі і больш “зялёныя” інвестыцыі ў мадэрнізацыю сацыяльнай і тэхнічнай інфраструктуры гарадоў.

ЯК ЕС І БЕЛАРУСЬ ПРАЦУЮЦЬ РАЗАМ?

- Пашырэнне палітычных рашэнняў, якія адначасова ўлічваюць інтарэсы насельніцтва і навакольнага асяроддзя:

Распрацоўцы і ажыццяўленні палітыкі, якая змога гарантаваць высокі ўзровень аховы навакольнага асяроддзя і павышэнне якасці жыцця грамадзян Беларусі.

- Інвестыцыі ў экалагічную будучыню:

Адкрыццё доступу да таннейшага і больш устойлівага фінансавання мясцовым кампаніям, муніцыпалітэтам і хатнім гаспадаркам, гатовым інвеставаць у экалагічна чыстыя тэхналогіі.

- Ахова прыроды:

Стварэнне агульнай сеткі прыродаахоўных тэрыторый – “**Ізмуруднай сеткі**” – і падтрымка ўстойлівага кіравання лясамі, што выключна важна для паляпшэння ўмоў жыцця ў супольнасцях, залежных ад лясной гаспадаркі.

- Больш эфектыўнае кіраванне жыццёва важнымі рэсурсамі:

Удасканаленне сістэмы кіравання воднымі рэсурсамі.

- Дасягненне мэт палітыкі ў галіне клімату:

Падтрымка дасягнення мэт Парыжскага пагаднення аб змяненні клімату.

Інвестыцыі ў экалагічную будучыню

Дзякуючы падтрымцы пераходу да зялёнай эканомікі ў Беларусі з боку ЕС папяровая фабрыка “Дзяржзнака” значна ўдасканаліла вытворчасць з выкарыстаннем другой сыравіны. Да пілотнай ініцыятывы завод мог вырабляць з перапрацаваных матэрыялаў толькі паперу нізкага гатунку; цяпер, з новым абсталяваннем, набытам пры фінансавай падтрымцы ЕС, завод пастаўляе якасную офісную паперу па вельмі нізкіх коштах.

- Скарачэнне выдаткаў на сыравіну – 800 000 еўра на год.
- Скарачэнне выдаткаў на паліва і энергію – 17 000 еўра на год.
- Створаныя новыя працоўныя месцы і палепшаны ўмовы працы.

Папяровая фабрыка выступала адной з 23 пілотных ініцыятыў, падтрыманых ЕС па ўсёй Беларусі на агульную суму 5 млн. еўра.

Даведайцеся больш:

www.greenlogic.by і www.green-economies-eap.org

«Перапрацоўка макулатуры нас цікавіць даўно: інвестыцыі ў новае абсталяванне дазволілі вырабляць з макулатуры якасную белую паперу, што прывяло да зніжэння кошту сыравіны і эканоміі энергіі».

Аляксей Кашын,
Папяровая фабрыка
«Дзяржзнака» ў
Барысаве



Захаванне біразнастайнасці

Здаровыя тарфянікі іграюць важную ролю ў прадухіленні выкідаў CO₂. ЕС садзейнічаў ачышчэнню і захаванню балот Званец і Спораўскае ў Беларусі, якія разам паглынаюць і назапашваюць 4 100 тон CO₂ у год.

Што было зроблена:

- ачышчана **714 гектараў** тарфянікаў,
- сабрана **1 800 тон** сухой драўніны і 0,9 тон трыснягу,
- зрэзана **3 500 га** кустарніку, трыснягу і дрэў,
- нарыхтавана і падрыхтавана да выкарыстання ў якасці паліва **2 500 тон** сухой біямасы, у выніку чаго атрымаецца пазбегнуць выкідаў 15,6 т. эквіваленту CO₂/га/год,
- **палепшана асяроддзе** для захавання дзікай прыроды пад пагрозай знікнення

Даведайцеся больш:

www.climaeast.eu

і www.pjp-eu.coe.int/en/web/emerald-network

Лясныя супольнасці

Як старшыня сельскага выканаўчага камітэта, **Анжэла Цімашэнка** займаецца кіраваннем ляснымі рэсурсамі, якія забяспечваюць для мясцовых жыхароў цяпло, ежу і працу. Яна працавала ў партнёрстве з праграмай ЕС па ахове лясных рэсурсаў FLEG II. Даследаванні па залежнасці ад рэсурсаў лесу ў Беларусі, якія праводзіліся ў рамках праграмы, дапамаглі такім мясцовым супольнасцям, як тая, якую прадстаўляе Анжэла, больш эфектыўна выкарыстоўваць лясныя рэсурсы.

Акрамя таго, праект падтрымаў Беларусь у распрацоўцы **Стратэгічнага плана развіцця лясной гаспадаркі на 2015-2030 гады**, накіраванага на стварэнне прадуктыўных і ўстойлівых лясоў з захаваннем іх біялагічнай і ландшафтнай разнастайнасці.

Даведайцеся больш:

www.enpi-fleg.org/activities/belarus/

ПЛАНЫ НА БУДУЧЫНЮ

У падтрымку выканання сваіх абавязацельстваў ЕС запускаяе дзве буйныя ініцыятывы:

- **EU4Environment** інтэгруе ў адзіную стратэгічную рамку ініцыятывы, накіраваныя на дасягненне: больш шырокі ўлік экалагічных аспектаў пры прыняцці рашэнняў – ўстойлівая эканоміка і "зялёны" рост – "разумнае" экалагічнае рэгуляванне – захаванне экасістэм – абмен ведамі.
- **EU4Climate** будзе аказваць падтрымку краінам Усходняга партнёрства для рэалізацыі палітыкі ў галіне клімату, якая спрыяе нізкім узроўням выкідаў у атмосферу і развіццю, устойліваму да змены клімату, а таксама будзе садзейнічаць гэтым краінам у выкананні абавязацельстваў у рамках Парыжскага пагаднення аб змяненні клімату 2016 г.

АСНОЎНЫЯ СТАТЫСТЫЧНЫЯ ДАДЗЕННЫЯ

Асноўныя экалагічныя статыстычныя дадзеныя для Беларусі па забруджванні паветра, біразнастайнасці, адходах, і г. д. можна знайсці на партале ENI SEIS II East – партал праектаў ЕС для сумеснай экалагічнай інфармацыйнай сістэмы.

www.eni-seis.eionet.europa.eu/east



«Пакуль што мы ачысцілі з заплаванай плошчы 700 гектараў. Гэта больш, чым мы чакалі».
Вадзім Пратасевич, дырэктар Біялагічнага заказніка "Спораўскі"



«Я хачу пакінуць сваім дзецям лес у тым стане, у якім ён знаходзіцца зараз».
Анжэла Цімашэнка